

Ба 2082 Р



Ба 2082

10

№ 1 ВЫДАНЬНЕ „ЛУЧЫНКІ“ № 1

Коштам Т. Г.

1. Штоб не здарылося—вытрываю
Ст. Жэромскаго.
2. Расказ Сабалы Ст. Віткевіча.
3. Воўк.

Ператлумачыла па беларускую мову Зязюля.



68

Ба 2082

1934 г.

2

„ЛУЧЫНКА“

Літаратурно-навуковы месячнік

Беларускай Моладзі.

Выходзіць што месяц кніжкамі ад 32—48
страниц у кожнай. Падпісная цэна с пе-
расылкай: на 1 год—2 руб.; на 6 м.—1 р.;
на 3 м.—50 к. Цэна асобнай кніжкі—15
кап.; с перасылкай—17 кап.

Падпіска прымаецца с кожнаго
месяца.

Можна падпісацца і адкрытай, просячы,
каб падпісную цану наложылі на першы
высланы нумар.

Цэна абвестак за строчку пэтіту ў
оўкалонны: перад тэкстам—40 кап.;
ас্থля тэксту—20 к. За разсылку рэклам
ры месячніку вагой да 2 лотаў—7 рубл.
ад тысячы.

Адрэс Рэдакціі: Мінск Александра
вул. № 25.

Рэдактар—Выдавец А. Улас

Што-б не здарылося — вытрываю.

На ложку назначэным нумэрам 24 ў самым цёмным кутку вялікаго шпіタルнага пакою лежаў ужо некалькі тыднёў дваровы парабак, гадоў пад трывцаць. У узгалоўі яго калыхалася чорная дошчэчка, на каторай азначэна была хвароба „кастад“. Адрэзалі бедаку нагу выжэй калена, бо косьць гніла.

Зямлі ня меў; сын парабка — сам быў парабкам. Служыў у дварэ; ажаніўся гады со трымаму, прыждаў сыночка белагаловенъкага — ажно тут ні с таго, ні с сяго нейкіе ранкі паказ... калені. Добры сусед даў каня паехаць да доктара. Адвязълі, палажылі на кошт воласьці у шпітель.

Гэта-то ён ешчэ памятаваў добра: едуць сабе адвячоркам з бабай сваей у параднай каламажцы, ды абое са страху і жаласьці бывае і заплачуць, а паплакаўши і закусяць кавалкам скароміны і яйкам гатаваным. А пасля неяк усё памятусілося, нешта шэрое, быткам туман — зацягнуло ўсё.

Дзянькі у шпіталі аднаковые: адзін да другога падобные ўцекаюць с памяці, а толькі глыбокая вырва астаецца ў жыцьці, толькі нудзьга страшная шчэмэ яго душу с такой сілай няміласэрнай і цвёрдай, з якой камень, наверняны на магілу, цісьне пясок...

Праз гэты туман міхцяцца дзівы, якіе з нім здарыліся: эсь шаравалі, мылі, есьці не давалі, калолі /др ікамі да самай косьці. Пасля — апэрацыя: нясуць яго ў салю паміж паноў ў белых фартухох

і памятае ён цьвёрда безстрашную адлагу, якая падтрымлівала яго ў ту ю цяжкую мінуту, быткам міласэрная рука.

Перад апэраціей, угледаючыся на розных хворых, што лежалі ў агульной бальнічной салі і ён снаваў сабе думку у сваёй простай душы, якую вूчаць снаваць съцены глухіе салі бальнічні, гэтай вучыцельніцы самай мудрай на съвеці. Пасля апэрацыі так бязмерна саслабеў, што аквота да ўсяго адпала. Холадна яму было, а пад вечар галава становілася цяжкая як волово, а ад галавы дрыжака па съпіне нітачкамі перабегала. Думкі, як кулькі жывога срыва, скорэнъка каціліся у адзін куток мазгоў, і так лежаў у мокрым поце. Вочы зачыняліся не да сну, а толькі да бязчуцьця, пры чым у гэтым поусне здаваліся розныя дзівы..

Вось здаецца ўсё прападае, толькі чад хляраформу разыходзіцца ўсюды, лямпа чупь съвесіць, цемрасцьць слаба разганяе і здаецца яму, што ён ляжыць пад аграмаднай лейкай, а ў канцы яе—высока—яснае ваконцэ: там выхад... і ён к гэтай шчаліне віднай ідзе кругом лейкі днём і ноччу, ня можэ стрымацца, паўзе, як смоўж, хонь душа і рвецца, і трапечыцца, як птушка, ў сіло папаўшая. І падляцець выжэй ня сіла, і што раз далоў ва ліцца, валіцца... Ен ведае, што там відаць праз ваконцэ: толькі пераступіць—і ўжо станеш на мякы пад лесам, дзе расьце яго ўласная бульба на 4-ох гонях. І сніца яму восень пад той час. Там—пад лесам у чыстым верасьнёвым воздуху, на халодным полі—бачыць усё выразна, быткам і людзі, і лес бліжэй сталі. У дваёх з бабай капаюць бульбу, буйную, як парасяты; на іржышчы сабра-

ліся пастухі, кучкай селі, мяшкі на галовах, ногі босые падкорчылі, лапак нацягалі і цяпло разлажылі, бульбу пякуць, пруточкамі гатовую с попялу выцягіваюць. А дым съцеліцца, смалой пахне..

Калі пачуваўся дзебялей, здаравей, калі гарачка не так моцна мучыла, тады баяўся, находзіў страх слабых і пакрыўдженых. І пад націскам гэтага страху, сам, бедны, малеў, як канапелька і ўцекаў, а за ім гналіся забабоны, нейкіе мары.

У канцы рана на назе пачала падгоівацца і гарачка мінула. Душа бедака ачуняла, бытцам с таго съвету вярнулася і стала ізноў усё прыкемчаць і раздумываць, але думы яе перамяніліся. Даўней разбірала яго жаласьць, хоць гідзіўся сам сябе; цяпер ненавідзіў, акалечанае быдлё, ўсіх: і гэтых, што попліч лежалі, і тых, што акалечылі. Прытым зарадзіўся і ў сэрцы паднімаўся сковыт, с каторым думы яго беглі адна за другой, шукаючы тэй сілы, каторая прыгавор на яго падпісала.

Мучыў гэтак доўга душу сваю і пагарчэла яна страшэнна. Ажно раз прыкмеціў, што здаровая нага нямее і пухне ў костачцы. Калі раніцай глаўны доктар абходзіў бальнічных хворых, парабак зъверыўся яму с сваей новай бяды, пажаліўся.. Доктар абстукаў яго худое, высахшае цела, надрезаў асьцярожна пухліну, перэканаўся што дрот лезе як у цеста да самай касці, атрос пальцы і жаласна паляждзеў ў вочы парабка.

— „Кепска, брат, с табой. Трэба было—б другую нагу.. бачыш—гэтак. Але ты слаб. Ляжы тут, будзе лепш, чым у хаце. Накормяць прынамсі“. І пашоў с памашніком. Ад дзъвераў аднак

вярнуўся на мінутку, нагнуўся над хворым і ніўз-
нак пагладзіў яго па галаве рукой.

Парабак абамлеў, бытцам цэпам, хто па чэра-
пу пераехаў.

Вочы зачыніў і доўга лежаў, ажно супа-
коўся.

Есьць у душы людзкой патаемная каморка,
на сем спустаў зачынена яна, а ніхто і нічога яе не
атчы не, толькі вітрых зладзейскі праклятаго не-
шчасця. А захована ў ёй дзіўная, непрамерэнная
любата, найвялікая мудрасць. Што Бог даў—
ператрываць трэба.

С тэй пары бедак лежаў ціханька на тапчане
сваім, а па узбуранай душы ішоў Хрыстос, як па
мору, усьцішаючы буру...

Глядзеў у бязсонные ночы, у дні паганые, на
ўвесь свет якбы з далі, якбы з зацішнага куточ-
ку, дзе ціха і прыемна, аткуль ўсё выдае малым
і пацешным, але ўсё ткі любым...

„Што-ж рабіць... што-ж рабіць“... шэптаў
бывала. „Нехай Бог дае іншым людзям долю...
Не нарэкай: і табе магло-б быць горэй...

Напісаў Ст. Жэромскі.

Ператлумачыла Т. Г.

Расказ Сабалы.

- „Здароў, дзядзька!“
- „Здароў, як мaeцеся?“
- „Дзякую, жыву так-сяк“.

— „Хваліць Богу, а я крэпка пралежыў, думаў, прышоў канец. Калі толькі хлюпата, холад—съцеражыся—руматыз так і съцісьне. А тут і колька пад лапатку залезла і нагу стала жваць,—рады не дасі—думаў—ня вычэпаюся: прыдзеца паміраць. Паны прыслалі доктара. Прышоў, пастукаў па плечах, бытцам дзяцел у пень і трубачку прыстаўляў, ці не бляюць там часам авечкі у грудзёх. А мне ткі дрэнна стала. Божухна́ мой, што тут рабіць? Доктар прыслаў хвэльчэра, той абставіў мяне банькамі, як пояс гузамі, нацёр спірыту сам, але нешта і гэта ня помач. Тады як стаў кашэль перці—ачысьціў с паганай флягмай усё да чыста ў грудзёх, стала лёгка і мазаць ня трэба: саўсім адпусьціла і цяпер здароў, як рыжок.

Чэлавек павінен ведаць, як сам сябе мае ратаваць. Уселякая кветка мае сваё імя і сваю сілу, а быдлё—то які разум мае,—ого! нераз людзкі разум мае,—бывае і чэлавека падмане“.

— „А як ты думаеш, руматыз мішку мучэ?“

— „Да чэлавека падобны, то пэўна і яго мучэ. Калі сабаку крышиць, чаму-б мядзьведзя—бы шчэндзіў? Але ён—дык лекі знае. Як з мярлогі падымеца, то зара есьці і к вадзе ідзе: есьці і палошчицца, а пясьля ідзе цэнтаўры шукаць, што расьце пад яленцавым кустам і жарэ яе. А так ёй перэгарчэе, што вясной і думаць [нечэга], каб яго мяса есьці можна было. У восень—наадварот: еш

і салі, спажываць можна. Раз здарылося дваіх за-
бішь, то аднаго жоўць са два кулакі была.

Але ён доктар: умее зельле дабіраць. Да ўсяго
съціпнасьць патрэбна: і к доктарству, і к палевань-
ню, і к вайне, а і цікавасьць. Цяпер бо німа гэт-
кіх цікавых людзей, як мы даўней былі. Мне ня
ў ціжар было абыйсьці досьвіта даліну, вышу-
каць якіх важных сълядоў. Гэтаго другога чэла-
века на ваўка, або на мядзьведзя не шукай, а і
снасьць добрую меў. Спачатку, то болей наглуміў,
чым спажытковаў. Не так стрэляць, як набіваць
ня ўмеў Стрэльба павінна быць чыстая, зверху
можэ быць абы як, але ў нутры—як золата ніхай
блішчыць. Бывае, што і порах вінават: нагарыць
яго шмат, калі часта грогаеш—і не займечца. У
скалкоўцэ даўней, калі іскра узнілася—то і добра;
толькі замочаны порах перацірай, каб ня зьбіўся
ў ком. Набівай—як сълед; цэлься—съціпна; стрэляй—
съмела! А калі подалека, або пораху пажалееш—
прапала! Бывае, іншы і волава перэдасьць, а ін-
шы і пораху не дадасьць: тады набой цяжкі і не
даляціць—вось і дрэнна! Волава—не перэдавай;
пораху—ня скупі, бо сэм сябе ашукаеш: быткам
і пападзеш, а ў нутро ня пойдзе. Калі-ж як раз
дасі па меры пораху, а кулькі са дзьве ўкінеш,—
валіяй хоць на сто крохаў: ня збочыць і на дала-
нью—вось і ляжыцы! На мядзьведзя бяз куль—ня ду-
май; кулі-то ён баіцца; хіба ў жывот пападзеш,
то будзе мадзець дзевяць дзён, пакуль флякі не
пагніоць.

Трэба прыкмечачь, як ідзе і лапатку адста-
ве—тады лупі. А тоўст ён, мяса цвёрда,—трэба
добра стрэляць—гуга! А кудлы-ж яго! Калі стрэль-

ба слаба б'е, то ў кудлы куля аблатаецца і ён жыў. Усё гладка зажыве, а як тлусты каторы пад восень, то салам залье.

Мала ўмець набіць, трэба ведаць куды цэліцца. У спіну, ў зад, ці ў галаву—не; с пераду—у грудзі—так сама не: куля ўвязыне—як у балоце. У галаву пападзеш—і то куля сплюшчыцца, а проста—між вочаў; там ёсьць такіе ямы—сеначкі, то і куля праз іх у мазгі дойдзе.

Ну і стрэлам павінен быць адважны, каб не баяўся! Гу—гу! Ды стрэлу баяцца нечэга. Бывае—адзін з радасьці, другі са страху дрогне,—на такога не спушчайся. Самы лепшы такі, што і вокам ня міргне. Даўней трудна было стрэльбы дастаць, толькі скалкоўкі. Як насталі пістоны, то рэзалі мы, як брытвай. С Польшчы ад ксендза прыносілі; але бачыў раз у Хоўдлаве адну, што кулькай дыхт рэзала, а нават і дзъюма; а другую бачыў у капитана—таксама кулька добра несла. Тады першы—Гамулец прывёз з Вены, семдзесят рублёў быў заплаціў; шротам біла наўзьдзіў, а і скалкоўкі меў ешчэ прытым у запасе.

Было мне дваццаць тры гады, калі я сабе пістаноўку купіў: не надта ўдалася: туга хадзіла, дык, бывало, або паніжыш, або ў бок. Спусты трэба каб як па масле хадзілі, тады лоўка, а як туга, то бывай здароў,—напэўна паніжэ.

Даўней было да чаго стрэляць. Раз паны—суседзі наказываюць, каб ня біць зъвера: самі хочуць папалеваць. То гэтак размножыліся, што плылі як вада, бо то мейсца не загрэюць. Тады паны пісьмо пішуць: стрэляй, Сабала! Ну і пачалі мы дмухаць і ускорасьці перэвяпі.

Людзей з Аравы навучылі мы пільнаваць і гэтых, што з Вэнграў ідуць і гэтых, што с Польшчы—бо яны ўсе дарогі знаюць. А ў Вэнгерскай старане ўсё жалеэзы ставяць, ня прышлося чуць, каб яны стрэлялі,—усё ловяць. А мы—дык білі!

Ай, каб ведаў, што раз было: араўскі адзін прыцеміў, што ў ямі мярлога. Адны самі баяліся ісьці,—прыслалі па нас, праз баб наказалі, каб мы прышлі. Думаю сабе: бабы вярзуць, дык атказываю: калі ё ў вас, дык бійце самі. Пашлі у 25 стрэльб. Там—у скалі дзірка была, як пад гэтым сталом, ня трэба і стрэляць—тапаром—бы забіў, калі б у карк ламануў. Узялі два сабакі ад съледу; ідуць да гэтай дзіркі у скалі, а ён сабе ляжыць, як мае быць, але ня спіць; бо ён ня спіць. Вось, калі пасъля Пакроў нашоў съвістакоў, то можна іх было валіць—не прачхнуцца.

Сабакі к дзірцы, ды і давай брэхаць: гаў, гаў, а мядзьведзь адтуль: гм, гм і устае ісьці, дык і стрэльбы воб зямлю і ходу. Апынуліся вось дзе. Бог і с табой, я жыцьцю свайму рад.

Іду я сабе раз, тыдні со тры было гэта перад запустамі, іду і чую: шоў, шоў. Што-б то магло быць? Чэлавек—не чэлавек—лапы вялікіе, шрон пераломлены, бо то сънег ешчэ лежаў, але зіма такая гнілая была, часта дождж сыпаў і ўмерзла так, што і перабіць не параззіў. Ажно гэта ён быў; спароў нехта, ўжо тры даліны перайшоў. Там—на аднай валы аддыхалі і ён там прыладзіўся аддыхаць. Наслухіваў, чы людзі нядуць, пранюхіваў, бо ён нос мае добры. Вочы—не самавіты, можна б было падыйсьці, але калі знююхæ, то прапала справа. Абходзіць трэба здаліку,

бо ён на сълед узойдзе, то і знае, што яго стралец абыйшоў. Вядома—абходжу здаліку, ён—тут жэ ты! Што-ж я адзін параджу? Вялізарны такі! У яго сълед мае дзьве нагі хаваюцца! І страшна крыху; абыйшоў і бягу па Ендрися—брата майго. Раімся, каб у чатырох. Гуга! І шкода выпускіць з рук: бэстыя, дык бэстыя—вялізарная.

Нараіліся клікнуць Мацея і Сымку. Пабег Ендрися; я пад майданам астаўся; мне ўсюды пасыцель—паляўнічы с собой падушак ня носе—ў лесе нойдуцца. Адны веткі пад галаву, другіе—пад-плечы і добра! Бяжыць Ендрися—німа іх дома—да Маёра ў лазыню—трэба туды збегаць. Найшоў, ідуць, хоць зыміркаецца; зайшліся ў карчму люльку закурыць, ажно тут і Гамулец Эдвард праста з Рабкі—с палеваньня—тыц да іх.

— „А што тут сабраліся?“

— Так і так. Мядзьведзя абыйшоў. Душком сабраліся паны, хоць ужо цямнела. Стральцы—пехтай, а пані і падросткі—на санёх.

Чэкаю. Бяжыць Сымка Татар: „уставай, прыехалі паны!“. Я—зірк, ажно яны ўжо тут! Навязлі стрэльбаў, штуцароў і ліворвароў.

Тады Эдвард Гамулец кажэ: „скажы мне, Крэптоўскі, чы ткі той мядзьведзь ёсць?“

— А якжэ!

— „А скажы, што б рабіў, каб на цябе аднаго вышаў?“

— Выбачайце паночку, як мы сойдземся, то ўжо або табе, або мне съмерць. Так я яму сказаў, ну і давялося так зрабіць.

Пайшлі мы. Сабралося нас 16 чэлавек. Усіх ужо і ня помню, але так: быў Гамулец, Мацей,

Сымка Татар, я, Енdryсь, брат мой, Вавжон Нэндза, Мацей Сечка, Войтак, другі брат (чи вы яго зналі?), з ім прышлі Гуцкулі, Слебада і трох араускіх.

Падходзім мы к даліне, ажно Слебада вырваўся наперад, узлез на гару і цяпло разлажыў. Бадай яго, баяўся, каб на яго ня вышаў.

Я выглядзеў сабе ў даліне пэўны перасмык. Думаю: ня мінеш. Заросшы быў, між скалаў і схавацца было дзе. Стаю пад кунатай рабінай і чэкаю.

Енdryсь сабаку прывёў; пусьцілі—брэшэ, брэшэ, ажно тут неяк съціх і ня пісьне, як мыш, бо мы вушы наёжылі востра. Аж во што зрабілося: мядзьведзь лапай замахнуўся, а сабака ў рове апынуўся.

Ну, вось ціха—чэкаю. Чую, трашчыць тоўстая калода,—бо ж гэта бэстыя цяжкая. Стаю моўчкам пад елкай—трашчыць другая. А, дык ты тут! Калі ні гляну: елкі тут, тут гнуцца—ідзе. Хадзі, хадзі, мой каток, проста на мяне. Заглянуў—бачу: вушки, спіна, кудлы—аграмадны... Ен падышоў блізка, а стрэльбу трymаю да прыцэлу; лоб—торк і пярэdnie лапы... як ні лупяну пад лапатку і ткі прыцэліўся лоўка. Не раўнуў ні разу: лёгkіe парваў кулькамі і горла кроўю заліло.

Калісь то аднаго было папаў; што жылы ад сэрца перарэзаў, дык бухнуў так; як стаяў; парасё заколатае так скора не дасца, як ён. Хіба не паладзіш, то бяжыць у лес і rave. А вось і паваліўся. Бачу, ўсе чатыры нагі выцягнуў. На мінутку усыцішыўся, а тады галаву паднімае, паднімае... Устаў на пярэdnie лапы і глядзіць туды, ат-

куль быў стрэл. Я за сук і гоп на дзерава. Пасяля стрэлу пільнуйся. Калі крэпка зранены—усьсядзе!. Ен гэта ня любе, каб яму каля носу вадзіць. Гуга!

І бачыце, стоючы так на пярэдніх, наслухіае і абдумывае... Даразумеўся, што зранены; як таў мордай па ране біць, грысьці, куляцца, так і памчаў, рвучы кудлы. Я тады далоў і у сълед: рок у спіну! а ён на вывараць і галоўку на лапы алажыў, як спаць. Здалося—канец.

Прыбег Вавжон Нэндза і хацеў у вочы залянуть.—Стой, крычу, дам яму ешчэ па вушах, як падумае, што пчолы зьвіняць—стрэпянеца; у—а як не—тады ідзі, бо калі жыў—сыцеражыся. Набіў гранкулькамі; бухнуў, ажно ён ані стрэпянуўся.

Вось Пястун быў! Двананцаць пядзяў ад ву чаў да хваста. Пажылы быў, толькі гэта ня лось— а рагох гадоў не падлічыш, чы яму пяць, чы шэсцьць. Гуга!

Неяк не ладзілося. Яська бяжыць і կрычыць: ведаце што сказаў Слебада—араўскі лясынік? што не дасьць браць, пакуль не пазволяць паны з Аравы“.

Няўжо-ж! буду пісьма чэкаць! Чаму ж яны смі не забілі, калі ваш! Ідзіце к чорту!

Пагнаў да паноў і перадаў. Яны былі заеха-
лі з другой стараны, ад сваей, ад Вэнгерской. Мы
рассказалі Слебадзе, што Юзюк трэ разы стукаў,
ле не папаў, а ён на польскі бок перайшоў. Та-
кы мядзьведзя давай цягнуць на гару, на граніцу;
мяжка было. Як усьцягнули, давай пець і грукаць
з усіх стрэльбаў.

Гэтак весела было і лёгка,—бытцам лес спущалі. Пусьціў я яго з гары ў ніз і паехаў. Сам сеў на тапарышчэ і у сълед. Сынег фуркае па баках. З'ехалі—коні папудзіліся—куды каторы.

Вось, як мы палевалі, гэй!

Даўней ідзеш коз шукаць, мядзьведзя нойдзеш. Так іх даваль было. Цяпер стральцы выгу-
білі: Вавжэк, Сымка, Мыслівец і шмат другіх.

І вось, дзякую Табе Божухна, што мяне му-
жыком, а не панам, сатварыў.

Ай, вяльможны пане, мне ешчэ с тых часоў
лясы съняцца.

Напісаў С. Віткевіч,

Ператлумачыла Т. Г.

В о у к.

Пад той час, як сьвяты Пранцішак жыў у Італії ў горадзі Губіо, паявіўся ў ваколіцы воўк дужа вялікі, а такі зядлы, што за ім ня толькі ня можна было узгадаўць скаціны, але і людзей губіў. Бывала пад сам горад падойдзе. Бяз стрэльбы-то! носа ня вытаркні. Як той кажэ: „нічым ваеннае врэмя“: Калі выпала ісьці аднаму—не абаронішся. Людзі гэтак напужаны былі, што ў запечках сядзелі, хат не пакідалі.

Сьв. Пранцішак народ свой любіў: „бедные, казаў, людзі—як-жэ іх не ратаваць“: І хоць яго адгаварывалі—выбраўся ткі к гэтаму ваўку. Перажэгнаўся, пацеры згаварыў пашоў на сустрэчу зьверу, суседзямі. Але па дарозе ячы.. сграфу набраўшыся, ўцяклі, а сьвяты пашоў сам шукаць ваўка.

Ідзе ён саёе, ажно тут і воўк тыц—ляпу разінуў і валігъ. Сьвяты перажэгнаў яго і да сябе падазваў.

— „Хадзіш сюды, воўчэ, браце мой. Імянём Хрыстовым прыказываю табе: не рабі нічога злага ні мне, ні каму другому“.

І вось, паверыце людцы, як сьвяты яго перажэгнаў, воўк, хоць такі сярдзісты, ляпу зачыніў, больш не наступаў, толькі пакорна падышоў і нічым ягнё тое, лёг пад ногі сьвятога.

Тады сьв. Пранцішак гэтак кажэ: „ци чуў, воўк? Нарабіў ты шмат шкоды і кучу шальмоўстваў, загубіў шмат скаціны бяз Божага дазволу а ня толькі меў ты адлагу быдлё рэзаць, але і длюдзей, што на вобраз Божы сатворэны, прыстуі

паў. Злодзей ты, бадзяга, паганец, табе толькі вісечь! Людзі цябе клянуць і ўвесь горад ненавідзе цябе. Хацелася-б мне, каб мы пагадзіліся, каб ты людзём больш шальмоўстваў не рабіў, каб табе крыўды даравалі і каб ніхто—ні людзі, ні сабакі цябе не чапалі“.

Як толькі воўк пачуў гэткую гутарку, хвастом стаў віляць і мордай ківаць, як быткам хацеў паказаць, што ён згаджаецца на ўсё гэта.

Тады съв. Пранцішак кажэ: „ну, воўчэ, калі згода, калі ідзеш на мір і паправу і абецаеш зьдзержыць слово, то я цябе ад помсты людзкой абараню, пакуль жыць будзеш у згодзе з намі. Ня будзеш болей з голаду сохнуць; я добра ведаю, што цябе голад прымушываў скуры лупіць. Але-ж цяпер і ты абецайся, што ніколі ні чэлавеку, ні жывёле да горла ня скочыш. Ну, добра?“ Воўк зусім выразна галавой прытаківае, што добра. А съв. Пранцішак яму на гэта дабаўляе:

— „Якую-ж ты мне дасі паруку, што споўніш сваё прырэканье, каб ткі я табе і ўзапраўдзі паверыў?“ І съв. Пранцішак выцягнуў руку да ваўка, а той правую лапу працягнуў і на руку съв. Пранцішка палажыўши, скрапіў сваё слово.

— „Ну, калі гэтак, съв. Пранцішак кажэ, прыказываю цяпер ісьці табе за мной: пойдзем мірыца“.

Не працівіўся воўк і пашоў ціханька усьлед, нічым ягнё.

Узьдзівіліся людзі: бачуць—ідзе воўк са съянным; пашоў гоман па горадзі і ўсе—бабы, мужчыны і дзеці, вялікіе і малыя, старыя і маладыя—ўсе бягуць, папіхаюцца; як жэ не палядзець на таёе дзіва.

Калі ўжо грамада людзей сабралася, узлез съв. Пранцішак на бочку і стаў навучаць: „Бог за грахі людзкіе такое насланыне спусьціў, але гэта ешчэ ня зусім беда,—агонь у пекле горш даесь, як душы вялікіх грэшнікаў абойме. Воўк толькі цела рэжэ, а вы яго так баіцёся; падумайце-ж, як процьма пякельная страшна для душы. Людцы мае дарагіе! думайце а Богу, кайціся, а Хрыстос зъмілуеца і абароне вас тут—ад ваўка, а на тым съвеце—ад пекла“.

Скончыўшы гэту навуку, так ешчэ ім дабавіў: — „Слухайце, братцы! Гэты воўк—зъвяр'ё, каторы тут перад вамі стаіць, абецаўся, што разбойтвы свае пакіне і ніякай крыўды вам ня зробіць. Абецайце-ж і вы яму, што вы яго карміць будзеце, а я буду паручыцелям, што ён слово зъдзержэ і нікога не падмане“.

Вядома ўсе прысталі ахвотна карміць зъвера, пакуль яго жыцьця.

Тады съв. Пранцішак пры усім народзе кажэ ваўку:—„а ты, воўчэ, абецайся перад усімі, што не зачэпіш ніколі ні чэлавека, ні скаціны, ні авечкі, ні нават парасяці“.

Воўк прыкленчыў, галаву спусьціў, вушамі хвастом прытаківаў сколькі змога, што напэуна зъдзержэ слово.

Тады съв. Пранцішак кажэ:—„Воўчэ, я-бы рад быў, каб ты так лапу даў, як там у полі, каб перад усім народам скрапіў, што мяне не падвядзеш, не абцыганіш і сароміцца за цябе мне не давадзеца“.

Воўк, доўга ня думаючы, падняў правую лапу і на руку съвятога палахыў.

Як людзі гэта ўбачылі,—давай жэ цешыцца гэтаму дзіву; дзякавалі Богу, што ім такога апеку на даў, каторы іх вызваліў ад лютага зьвера.

Два гады жыў воўк у Губіо. І ў хаты заходзіў, і пад парогам лежаў, нікому ніколі крыўды ня ўчыніў, ніколі не здрадзіў; але паверыце—і ён быў у шайнасьці: яды па горла меў, палюбілі яго людзі і кармілі ахвотна. І сабакі яго не чапалі, і нават не брэхалі, калі цягаўся па вуліцах.

Прышоў канец: састарэўся воўк і пасъля двух гадоў здох. Журыліся людзі па ім: заўсёды успаміналі міласъць съв. Пранцішка.

460825
1953 г.

Черты сельско-гаспадарскі Месячнік.

„Саха“ на Віленскай гаспадарскай вис. ауцэ
1913 гаду за стацыці свае атрымала срыбны
эдалъ.

Падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—1 р.
20 к.; на 6 м.—60 к. Цэна асобнай кніжкі 8 кап.;
с перасылкай 10 кап.

Падпіска прымаецца с кожнаго месяца.

Гадавым падпісчыкам „Сахі“ высылаюцца
дарма выпрабаваные і найлепшыя гатункі насенін-
ня збожжа па 4 лоты. Але калі падпісчык, ці яго
знаёмы (па \rightarrow просьбе) зойдзе сам у рэдакцію,
то можэ атрымаць больш гатункоў насеніння.

Апрача таго Рэдакція дарма выдаець на мейсцы
у сваім гадавым падпісчыкам зразы фрук-
тэў пэўных тутэйшых гатункаў. Яблыні: Ан-
зэнэта летняя і Папероўка; ігруши: асень-
раныя асеньняя „Бураковая“ (сама
і ў сярэдзіне зусім чырвоная).

Ік за строчку пэтіту ў поўкалон-
1—40 к.; пасля тэксту—20 к. За
пры месячніку вагой да 2 лотаў—
1.

ацаўнікоў, шукаючых службы ў
уюцца за 2 маркі па 7 кап., толькі
ць ня больш 20 слоў.

Інск Александроўская вул. № 25.
Рэдактар-Выдавец А. Уласоў.

Лучынка разам на 1 год 3 рублі.

ЛУЧШАЯ

1964

Усе беларускіе кніжкі
можна вынісываць і куп-
ляць у рэдакцыі „Лучшай”
МінскАлександруска

Цэна 5 кап

+





B000000 1956284